

РУНЬ ДЛЯ ЯНАЧКІ



Таїса Несцяровіч, аг. Кляннік.



Што за звярок?
Здагадаўся? ... (явэрка)

(LHC/L)

Да дзяцей пад Новы год
Прыйдзе зноў у карагод.
Футрачка з іголачак,
Прыгажуня (вжнгл)

Капеж, капеж,
Вясна прыйшла! —
Прарочаць вераб'і.
Завея ўчора шчэ мяла,
А сёння (Івхл)

ЗАГАДКИ

ЗНАДТА МЫ РОЗНЫЯ



ї дзяцей канікулы. У адказ на законнае патрабаванне вярнуць несумленна нажы-

Павел ХОЛАД.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ



ВОДАР ЖАНЧЫНЫ

Так вакол вас цэлы дзень будзе панаваць воблака пры-
емнага водару.

Павялічваем

ДЖЫНСЫ



Каб падагнаць джынсы пад патрэбны памер, у першую чаргу трэба адрэзаць у іх кішэні. Таксама спатрэбіцца шырокая эластычная гумка, вышыня якой павінна пераўшаць абрэзаныя часткі. Метраж гумкі зале-

Такім же метадам переробць можна не толькї штаны, але і шорты!

БАБУЛІНЫ ПРЫСМАКІ

РЫСАВАЯ ЗАПЯКАНКА

Падаваць можна як гарачай, так і халоднай, парэзаўшы на парцыённыя кускі. З ягудным соусам будзе яшчэ смачней!



«МУЖЫК ДЗЯРЖЫЦЬ АДЗІН ВУГАЛ У ХАЦЕ, А ЖОНКА — ТРЫ». (Народная прыказка).